

У Беларусі легальна прадаюць

НАРКОТЫКІ?

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
Государственное производственное объединение «МИНСКСТРОЙ»

220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 227 52 36, 226 03 01.

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Выполняя функции заказчика, объединением с 2004 по 2009 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома:

- ул. Захарова, д. 63, ул. Захарова, д. 67, корп. 1, ул. Великоморская, д. 10, ул. Великоморская, д. 12, ул. Роменская, д. 5, ул. Матусевича, д. 90, пр-т Рокоссовского, д. 78, пр-т Рокоссовского, д. 76, пр. Рокоссовского, 80, ул. Филимонова, д. 14, пр-т Независимости, д. 168, корп. 1, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2, ул. Есенина, д. 30, ул. Есенина, д. 34, ул. Есенина, д. 36, ул. Гаруна, д. 20, пр-т Независимости, д. 168, корп. 3.

Объединение осуществляет строительство объекта «Жилой район «Масковщина». Микрорайон «Масюковщина-5» (2-я очередь). Жилой дом № 16А по генплану.

Лицензия № 02250/0264117 выдана Министерством архитектуры и строительства РБ 09.04.2007 года сроком на пять лет.

Здание жилого дома запроектировано из двух девятиэтажных секций. Количество жилых помещений жилого дома — 80. Серия дома — М 464-9-У1.

Начало строительства — сентябрь 2009 года.
Окончание строительства — май 2010 года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке:

- государственную экспертизу от 25.06.2009 № 1093-5/09.
- Свидетельство о государственной регистрации земельного участка и возникновения права на него от 10.08.2009 г. № 500/962-1691.

Земельный участок площадью 0,62 га. Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться как с гражданами, состоявшими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желающими их улучшить.

Стоимость строительства 1 кв. метра жилых помещений в текущих ценах составляет 2 417 620 руб. — для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2 647 865 руб. — для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, ограждающие неенесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.

Договор строительного подряда от 07.09.2009 № 10С-09-2009.

Информацию о строительстве жилого дома и объектах долевого строительства можно получить в каб. 105, 311 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А.

Генеральный директор **Е.И. Вовна**

28-гадовы Максім паспрабаваў курьцельную сумесь спайс, якая шырока прадаецца па ўсёй краіне праз інтэрнэт. І трапіў у псіхіятрычную клініку. Каля месяца ўрачы ўзнаўлялі псіхічнае здароўе Максіма.

Карэспандэнт «Звязды» высвятляў, чаму курьцельныя сумесі легальна прадаюцца ў Беларусі і хто зарабляе крываваыя грошы на здароўі нашай моладзі?

Назваецца спайс наркотыкам у Беларусі яшчэ не прынята. Сінтэтычнае рэчыва, якое інтэрнэт-гандляры называюць «араматычнай сумессю», завезлі да нас прыкладна год таму. У пералік псіхатропных рэчываў спайс не ўнесены. Вось чаму сумесь дагэтуль легальна прадаецца па ўсёй краіне, і сябры мінскага праграміста Максіма Сакалоўскага вырашылі паспрабаваць, што гэта такое. Той вечар ледзь не паламаў Максіму жывіць — у выніку хлопец трапіў у рэспубліканскі цэнтр псіхічнага здароўя. Пасля выліскі ён пагадзіўся сустрэцца з карэспандэнтам «Звязды».

— З сябрамі паехалі на адну з базэў адпачываць пад Мінскам. Было гэта ў ліпені месяца, — расцянута і з тугой у голасе ўгадвае Максім Сакалоўскі. — Нехта дастаў пакецік з так званым спайсам — давайце пакурым. Тады я ўпершыню даведваўся пра існаванне гэтай сумесі. Хлопцы выйшлі на балкон і зацігнуліся з люткі. Прапанавалі мне: «Хочаш? Гэта нават не наркотык, легальна прадаецца праз інтэрнэт, як папярэсць. Будзе кай-цігарэтка. Але я падумаў, чаму б не паспрабаваць, раз гэта дазволена. І таксама зацігнуўся...

Сумесь пачала «награбаць», спрабаваў трымаць сябе пад кантралем, выклікаў таскоўку і паехаў дадому. Галюцынацый быццам бы не было, але ў машыне пачаў «ганяць» думкі, нібыта маёй сям'і пагражае небяспека — жончы, бацькам. Прыехаў дадому, лёг спаць. Вечарам наступнага дня пайшлі з жонкай на дзень народнаў да сябра. І зноўку пачалася трывога, тыя ж думкі... Усё здзіўлялася: «Чаму ты такі зашуганы? А я нічога не мог з табы зрабіць, баўсяў за жонку, за бацьку. Варнуўся дадому, выкінуў з кватэры ўсё нажы, зачыніўся ў ваннай...

На наступны дзень жонка не вытрымала і патэлефанавала ў «Хуткую». Мяне завезлі ў «Навінкі» (Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя. — «Звязда»), дзе месяц прыводзілі ў норму, шлігавалі лекамі, а потым выліскі. Урачы паставілі дыягназ — «псіхоз». Патлумачылі, што нейкіх сур'ёзных псіхічных адхіленняў у мяне няма. Так моцна з калінны мяне выбіла та самая курьцельная сумесь. Не разумее, чаму спайс дагэтуль адкрыта прадаецца!

НАРКАГАНДЛЯРЫ ВЫДАЮЦ СУМЕСЬ ЗА ЛЕГАЛЬНУЮ АРАМАТЫЧНУЮ ТРАЎКУ

Гісторыя Максіма — не адзінаквы выпадак. У Мінску дзей-

нічае неформальнае антынаркатычнае аб'яднанне, удзельнікі якога паведамляюць міліцыі кантакты барыг (так на жаргонне называюць гандляроў наркотыкамі), вылічваюць нумары тэлефону наркагадзляроў, даюць кансультацыі сваякам наркаманаў. **Нефармальны лідар аб'яднання Юрый КАРЭТНІКАЎ** патлумачыў карэспандэнту «Звязды», чаму небяспечныя сумесі маюць у Беларусі шалёную папулярнасць.

— Праблема ў тым, што гандляры пускаяюць людзям пыл у вочы, маўляў, спайс — гэта рамантычная трава, якую спрадзедна курылі індусы, кітайцы і іншыя ўсходнія народы. Насамрэч гэта сінтэтычнае рэчыва, якое ўздзейнічае на арганізм чалавека катастрофічна. Я сустрэкаўся з дзясяткамі чалавек, якія ўжывалі спайс і паспрабавалі кінучы. Але ў іх не атрымаўся, трапілі ў жорсткую фізічную залежнасць. Яны не могуць выйсці з цяжкага дэпрэсійнага стану, сустрэкаюць знаёмых, якія пад кайфам, і зноўку тэлефануюць кур'ерам. Бяда ў тым, што спайс па-ранейшаму адкрыта прадаецца дзясяткі інтэрнэт-сайтаў, кур'еры імгненна прывозяць наркотык у любы пункт Мінска. Візітоўкі з прапановай купіць спайс раздаюць на ўваходах у станцыі метро. Днямі Вечарам наступнага дня пайшлі з жонкай на дзень народнаў да сябра. І зноўку пачалася трывога, тыя ж думкі... Усё здзіўлялася: «Чаму ты такі зашуганы? А я нічога не мог з табы зрабіць, баўсяў за жонку, за бацьку. Варнуўся дадому, выкінуў з кватэры ўсё нажы, зачыніўся ў ваннай...

На наступны дзень жонка не вытрымала і патэлефанавала ў «Хуткую». Мяне завезлі ў «Навінкі» (Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя. — «Звязда»), дзе месяц прыводзілі ў норму, шлігавалі лекамі, а потым выліскі. Урачы паставілі дыягназ — «псіхоз». Патлумачылі, што нейкіх сур'ёзных псіхічных адхіленняў у мяне няма. Так моцна з калінны мяне выбіла та самая курьцельная сумесь. Не разумее, чаму спайс дагэтуль адкрыта прадаецца!

Зрэшты, абмяркоўваць гэтую складаную маральна-этычную праблему мы не будзем. Будзем, як заўжды, чытаць падпісы, якія нашы чытачы прыдумалі да здымка. Тым больш што ў іх — таксама праўда.

Праўда (прабачце за паўтор) у кожнага — свая. Ну мяркуюць самі: спадарыня Лабажэвіч з Клецка ўсклікае: *Гараджанкі, бач, на лаве (Бо ў вёсцы ўсе пра справе). Хоць панамак не куплялі, Выглядаюць — нібы крапі!*

І далае: *Дзеўкі — проста на падбор!.. Грышка — згледзеў! Грышка — згледзеў! Па бутэльку самагонкі: Мо якая пойдзе ў жонкі?*

Для нейкага Грышкі, трэба разумець, гэтая згода, за шчасце была б? А вось для Віктара Лукшы з вёскі Лынтупы Пастаўскага раёна — ні ў якім разе! Ён, карыстаючыся выпадкам, да ўсіх нашых мужчын звяртаецца: *Каб роўд насельніцтва ўзняць, Жаўдэ трымаецца ў «гусце»...*

Малых спішаўцаў шукаць, Але... Не ў гэтакій капусце. Не падабавецца яна, значыць? Спідар Дубовіч з вёскі Аршавічы Бярэзінскага раёна ведае, чаму: *Пасля хмельнай вечарынкi З галавою — справы дрэнны... Вось і лекуюць жанчынкi, Хто «ўдаўленне», хто мігрэнь.*

Не здаровыя, выходзіць, яны... Да таго ж — не вельмі маладыя, бо іх, па меркаванню спадара Гарачова з вёскі Даўнары Іўеўскага раёна: *Адправлілі на пенсію З музычкаю, з песняю... Яшчэ і з падарункамі — Рознымі ласкункамі — С зшумілі, лангустам І лістом капусціны.*

Іншыя за апошняе маглі б і пакрыўдзіцца, а гэтыя — не, ім ён, як бачыць, да галавы! А ўсё там, што *Нашы бабы ў сорок пяць Могуць дзеўкам фору даць!..*

рашодна прадаецца ў інтэрнэце. Карэспандэнт «Звязды» налічыў каля чатырох дзясяткаў сайтаў, якія прадаюць спайс. «Хутка! Танна! З дастайкай, — так замахваюць наркагадзляры пакульніку, апісваючы сумесі. — Насенне гэтай расліны знаходзілі ў каралеўскіх магільнах у Юкатан і Перу пачынаючы з 300 года да нашай эры да 900 года нашай эры». Некаторым гатункам спайсу барыгі прысвойваюць тэрмінаўчаныя якасці. Тэлефону ў адпачываючых з наркагадзляроў па мабільным тэлефоне:

— Ці прадаецца ў вас спайс? — Так. Дастайка па Мінску 15 хвілін. Грам каштуе 35 тысяч рублёў.

— Кажуць, што спайс — гэта наркотык.

— Не, усё легальна, можна прадаваць, пастрабуйце.

Не дзіўна, што многія маладзёны пасля такой «прамыўкі мозгоў» набываюць небяспечную курьцельную сумесь.

— А калі спайс прызнаюць наркотыкам, дзясяткі тысяч маладзёнаў не змогуць ад яго адмовіцца, — падсумоўвае Юрыс Карэцінскі. — Увечце, калі будзе паламаная лёсаў. Колькі падманутых барыгамі маладых людзей патраляў за краты, згубіць здароўе. Бо сёння далёка не ўсё дзеці разумець, што купляючы спайс, яны ўжываюць каварны наркотык...

— Дакладна ведаю, што сярэдні барыга мае навар у 1500 долараў штодзённа. А ў суме наркагадзляры маюць штодзённы прыбытак у 500 тысяч долараў, не менш.

— Праблема ў тым, што гандляры пускаяюць людзям пыл у вочы, маўляў, спайс — гэта рамантычная трава, якую спрадзедна курылі індусы, кітайцы і іншыя ўсходнія народы. Насамрэч гэта сінтэтычнае рэчыва, якое ўздзейнічае на арганізм чалавека катастрофічна.



У большасці еўрапейскіх краін спайс лічыцца наркотыкам, а гандлярам пагражае турма.

ШТО ТАКОЕ КУРЬЦЕЛЬНЫЯ СУМЕСІ СПАЙС?

Курьцельныя сумесі з лінейкі спайс выклікаюць псіхалагічную і фізічную ломку. А па сваім уздзеянні яны ў разы мацнейшыя за марыхуану. Да такіх высоўваю прыйшлі ў управленні на наркантэрні і супрацьдзейні гандлю людзьмі ГУУС Мінгарвыканкама.

— Немцы першыя забілі трывогу ў пачатку гэтага года. У Заходняй Еўропе спайс некаторы час распаўсюджваўся як легальны заменік марыхуаны. Немцы хутка прызналі спайс псіхатропным рэчывам, — распавядае карэспандэнт «Звязды» супрацоўнік управлення Ігар Луначык. — У сумесях знайшлі штучныя хімічныя субстанцыі, уздзеянне якіх вельмі небяспечна. Наркманам на інтэрнэт-форумах пішуць, што спайс у дзясць разоў мацнейшы за марыхуану. Вядомыя выпадкі, калі ў людзей наступала не толькі псіхалагічная залежнасць, але і фізічная.

Спайс — гэта агучная назва для шматлікіх курьцельных сумесяў, што завозяцца ў Беларусь. Назвы могуць быць наступныя: Spice, Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin і многія іншыя.



псіхатропных рэчываў. Паўны час мы чакалі, пакуль дакумент пройдзе праз усё інстанцыі. З першага студзеня наступнага года спайс будзе лічыцца наркотыкам, гандляры будуць адказваць па Крымінальным кодэксе. Усе абавязкі ў інтэрнэце знікнуць, спайс, хутчэй за ўсё, будзе рэалізоўвацца падпольна, як і іншыя наркотыкі.

СУМЕСІ ПРАДАЮЦА У МІНСКІХ КРАМАХ?

Калі матэрыял рыхтаваўся да друку, у рэдакцыю «Звязды» патрапіў сігнал — курьцельная сумесь прадаецца ў некаторых крамах. Чытачы сцвярджалі, што бачылі пакецікі з сумессю ў мікрараёне Уручча.

Калі я прыехаў у тую самую краму, каб правярць інфармацыю, пакецік за сумессю на прылавках не знайшоў. Але быў шакараваны, калі на інтэрнэт-сайце крамы знайшоў тыя самыя курьцельныя сумесі з лінейкі спайс, пра якія паведамлялі чытачы. На сайце прапановы валася набыць сумесі з лінейкі спайс, а менавіта Smoke (5 тысяч пакецікаў коштам у 58 520 беларускіх рублёў кожны) і Jan Rush (10 тысяч пакецікаў коштам у 62 600 беларускіх рублёў кожны).

Напрошваецца пытанне, адкуль у краме сумесі, якія ўздзейнічаюць на арганізм чалавека адназначна за марыхуану? Імя гэроя матэрыяла зменена.

Spice Arctic
Spice Arctic - новая, лямповы рэспіратор пратэктывае дыхаванне, не напускае пылу, прамаўляе і гаворыць, мае дыягностычны экран і рэспірацыю і з'яўляецца найбольшым пратэктывам у гэтым класе.

Цены: 25 тыс. - 0,35 г.
35 тыс. - 0,6 г.
60 тыс. - 1 г.
оптывае ў складку

Jah Rush
Jah Rush - рэспіратор з рэспірацыяй і дыягностычным экранам і рэспірацыяй і з'яўляецца найбольшым пратэктывам у гэтым класе.

Цены: 25 тыс. - 0,35 г.
35 тыс. - 0,6 г.
60 тыс. - 1 г.
оптывае ў складку

Velcom
+375(29)5...
+375(29)9...

Абзац

У вёсцы Аляксандраўка Буда-Кашалёўскага раёна малады мужчына трапіў пад колы аўтамабіля, сядзячы на лаўцы. Жыхар Гомеля сядзеў на лаўцы ля свайго дачнага дома, калі пад'ехаў аўтамабіль ВА3-2108, якім кіраваў 23-гадовы жыхар Чачэрска. Разварочваючы машыну, гора-кіроўца ўмудрыўся наехаць на гамільчаніна. Той ад атрыманых траўмаў памёр у бальніцы, узбуджана крымінальная справа.

У Прыморскім краі жыхар адной з памежных вёсак КНР наўмысна перасек мядзю, каб папалываць на мядзведзя. Але паляванне не ўдалося, затое ў лесе каля пасёлка Аўчынінківа кітаец сустраўся з расійскімі памежнікамі і не прыдумаў нічога лепшага, як іспручыць у іх самаробны кап'ём і кінуцца бегчы. Праз колькі хвілін яго затрымалі і абяззброілі.

Поўны абзац

Адміністрацыя брытанскага горада Манчэстэр выпусціла ілюстраваны дапаможнік па палавым жыцці для людзей, старэйшых за 50 гадоў. У ім ёсць раздзелы «Пагаворым пра сэкс», «Парады на заліцанні», утрымліваюцца інфармацыя пра інфекцыі, што перадаюцца палавым шляхам, і пра ўзроставыя змяненні як палавой сістэмы, так і знешнасці людзей. Ілюстравана выданне фотаздымкамі пажылых жыхароў Манчэстэра. Як паведамляе аўтарытэтнае выданне Telegraph, 47-старонкавая брашура была выдзелена не зняшчучу, а на падставе аптычнай здымкаў пажылых людзей, якія выказалі незадаволенасць адсутнасцю інфармацыі па палавым здароўі і інтымных стасунках для іх узроставай групы. Пытанне гэта тым больш актуальнае, што многія брытанцы пасля 50 гадоў становяцца адзіночкі і жадаюць якой завязка блізка адносіны з прадстаўнікамі іншага полу.

Паміж Італіяй і Эстоніяй ледзьве не разгарэўся скандал з-за пачка пельменюў. Днямі Пасольства Італіі ў Эстоніі звярнулася ў Міністэрства замежных спраў са скаргай на вытворцаў спайсу з назвай «Мафія». На ўпакоўцы прадукту акрамя колераў італьянскага сцяга, прысутнічаюць карта Сіцыліі і пісталет, што, на думку дыпламатаў, з'яўляецца здымак з італьянцкіх і ўсёй краіны. Прадстаўнікі кампаніі-вытворцы, якая правіла «мафіёзна-пельменную» фантазію — фірмы Alissa Pluss з эстонскага горада Іда-Вірумаа — сцвярджаюць, што гэта назва — проста жарт, і спадзюцца, што фірме ўдасца дамоўцца з пасольствам. Дэпартамент абароны праваў спажываўцоў Эстоніі парэкамендаваў вытворцам змяніць назву пельменюў.

Паводле паведамленняў карэспандэнту «Звязды» інфармагентстваў,

УДАР У НАГУ — І ЛЯТАЛЬНЫ ВЫХОД

У інтэрнэце па вуліцы Леніна ў Баранавічах пасля сумеснай вышпкі паскандаллі стрыечныя браты. Адзін з іх схпаіў нож і ўдарыў другога ў нагу. Нож пашкодзіў артрызоў, і 30-гадовы мужчына памёр.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

...«ЗЕЛЕНЬ» МАЕЦЦА Ё ЖАНЧЫН ДЫ НЕ РОЎНЯ ДОЛАРАМ

Што было, — было, хоць і не ўчора, праі камуністак. Даішнікі, значыць, машыну ў Аўцоках спынілі. За рулём — мужык. Якая кажучы, не цвярозлы... Паўшчувалі яго, склялі акі, казалі, каб на камісю заўтра прыехаў.

Той — само сабою — з'яўляецца. Бачыць — пад дзвярыма цэлы натоўп з такіх жа парушнікаў; у кабінет іх па адным запускаюць. І выпускаюць праз нейкі час, прычым сумнымі-сумнымі, гаротнымі-гаротнымі, бо ў таго — на 24 месяцы правы забралі, у таго на усё 36...

Да аўцока чарга падыйшла, і ён заходзіць.

— Ну расказвай, — загадае міліцэйскі начальнік, — колькі выпіў, якога карава за руль потым сеў?

А аўцок — мужык прастадушны: ён нават жонцы ні разу не маніў! Вось і тут стаў праўды трымацца: так і так, маўляў, слесарам на стане працую, і ў нас там цешча ў аднаго памерла — трэба было памануць. Выпілі ўпяцць тры бутэлечкі. Праўда, першаку... Падалося, мала. Я ўсіх да крамы давёз — накілілі дзве «сямсоткі» віна. І джыкі спыніліся б... Але да нас ветэрынар далучыўся. Я яго потым дадому адвёз, ён паўлітроўку праставіў... А забралі мяне, калі ўжо дахаты вяртаўся.

— Як жа ты ехаў, як машыну вёў?! — жахнуўся хтосьці з камісіі.

— Як-як? Акуратенькакі... Хай во хлопцы вашыя скажуць.

Тыя — ад нечаканнасці — аж знямелі, маўчаць. Падпалкоўнік гаворыць:

— Ну і цёмны ты, мужык, ну і паганец!.. Па табе ж турма плача!.. А з другога боку — хвалю... Іншыя за...цкі: «Я фужер шампанскаго выпілі, позвачера...», «Я бокальчкі пива... Ты — усю праўду скажаў. Пяцьдзясят рублёў штрафуй! І каб я не бачыў цябе!..

Аўцок — куляю... З кабінета... Ён, казалі, нават піць кінуй — ад радасці... А вось распавядаць, як выгдна праўду казаць... А не: уся Гомельшчына ведае!..

Іншая справа, ці кажа?

Зрэшты, абмяркоўваць гэтую складаную маральна-этычную праблему мы не будзем. Будзем, як заўжды, чытаць падпісы, якія нашы чытачы прыдумалі да здымка. Тым больш што ў іх — таксама праўда.

Праўда (прабачце за паўтор) у кожнага — свая. Ну мяркуюць самі: спадарыня Лабажэвіч з Клецка ўсклікае: *Гараджанкі, бач, на лаве (Бо ў вёсцы ўсе пра справе). Хоць панамак не куплялі, Выглядаюць — нібы крапі!*

І далае: *Дзеўкі — проста на падбор!.. Грышка — згледзеў! Грышка — згледзеў! Па бутэльку самагонкі: Мо якая пойдзе ў жонкі?*

Для нейкага Грышкі, трэба разумець, гэтая згода, за шчасце была б? А вось для Віктара Лукшы з вёскі Лынтупы Пастаўскага раёна — ні ў якім разе! Ён, карыстаючыся выпадкам, да ўсіх нашых мужчын звяртаецца: *Каб роўд насельніцтва ўзняць, Жаўдэ трымаецца ў «гусце»...*

Малых спішаўцаў шукаць, Але... Не ў гэтакій капусце. Не падабавецца яна, значыць? Спідар Дубовіч з вёскі Аршавічы Бярэзінскага раёна ведае, чаму: *Пасля хмельнай вечарынкi З галавою — справы дрэнны... Вось і лекуюць жанчынкi, Хто «ўдаўленне», хто мігрэнь.*

Не здаровыя, выходзіць, яны... Да таго ж — не вельмі маладыя, бо іх, па меркаванню спадара Гарачова з вёскі Даўнары Іўеўскага раёна: *Адправлілі на пенсію З музычкаю, з песняю... Яшчэ і з падарункамі — Рознымі ласкункамі — С зшумілі, лангустам І лістом капусціны.*

Іншыя за апошняе маглі б і пакрыўдзіцца, а гэтыя — не, ім ён, як бачыць, да галавы! А ўсё там, што *Нашы бабы ў сорок пяць Могуць дзеўкам фору даць!..*



Гэта вельмі... карысна. Ну першае: *Якім чынам нам, жанчынам, Пазбаўляцца ад маршчынак? Як параіць дзед Пахом: Прыкрыць цемечкі лістом І затым — «балдзец» пад плотам, Пазакідваўшы рабучы...*

Астроўскія ў Мінска: *Мужыкоў ужо даўно У двор збірае даміно. У жанчын — другая справа — Паплеткарыць кіна права — Бач, рассяліся «навесты»... Абмяркуюць шоу, фэсты... Праўда, усё ж на іх плячох Праца, дзеці, хатні дах...*

Значыць, каму-каму, а ім, жанчынам, трэба гуляць, трэба адпачываць. Што, па меркаванню Мікалая Уласавіча Гарбачова з г. Сянно, яны і робяць:

У нашай зусе гераіні *Сэрцы — поўны песнямі: Аб паучыць светлых мрой, І... прыбавіць к пенсіі.*

Зрэшты, тут, як і ўвесь спадар Гаўрыш, мройць, марыць мала, трэба і нешта рабіць, таму на здымку *Не гандляры-модніцы, — Бабы-агародніцы: Берагуць ад сонца твар, Ды і рэклама... На тавар...*

Хто яго купіць?.. Пасля гэткай рэкламы...

Ой, не скажыце — за мяжой пакульнікі спецыяльна снуюцца па рынках — шукаюць чарвіявыя грышы, яблык (экалагічна чыстыя, значыць!). Да таго ж (радікі Віктара Лукшы) — *Мода з Францыі ідзе І заместа хустак Прапануе грамадзе У дзірку ліць капусціны.*

Вось і атрымліваецца, што змягцаць з вуснем трэба, але амарожна. І крый Бог — не перамагаць.

...Завяршыць жа гэты гляд хочацца задумнымі радкамі спадара Гарачова:

Хто каго?

Фота Анастасі КЛЕШЧУКА.